

Тэрмін службы і гарантыя на Андулін

Змест

- Якая гарантыя ў Ондулина і на што яна распаўсюджваецца
- Ці ёсць гарантыя на аналагі
- Параўнанне Ондулина з іншымі дахавымі пакрыццямі
- Колькі служыць Ондулін ў рэальнасці
- Водгукі аб тэрміне службы Ондулина
- Выснова



Выбіраючы дахавы матэрыял, нельга арыентавацца толькі на яго кошт і тое, як ён выглядае. Трэба таксама ўлічваць яго надзейнасць і здольнасць служыць шмат гадоў, захоўваючы свае ўласцівасці. Дах павінна вытрымліваць снег, дождж, вецер і пякучае сонца — гадамі, без працёкаў і пастаяннага рамонту. З гэтага артыкула вы даведаецеся, якой тэрмін службы ў Ондулина ў рэальнасці і якую ён мае афіцыйную гарантыю. Мы дамо рэальныя прыклады і водгукі.

Таксама параўнаем гарантыйныя ўмовы і кошты за м² у іншых дахавых матэрыялах, каб вы маглі зрабіць ўзвжаны выбар з улікам тэрміну іх службы.

Якая гарантыя ў Ондулина і на што яна распаўсюджваецца

На Ондулін Смарт і Ондулін Смарт DIY дзейнічае 15-гадовая гарантыя. На Чарапіцу Ондулін, Чарапіцу Ондулін DIY і Ондувиллу дзейнічае пашыраная гарантыя 20 гадоў — дзякуючы павялічанай таўшчыні ліста і палепшанай рэцэптуры матэрыялу. Гэта новае пакаленне дахавых лістоў, якія вырабляюцца па ўдасканаленай тэхналогіі.

Кампанія «Ондулін» разглядае любыя прэтэнзіі звязаныя з стратай якасці даху і аксесуараў.

Важна разумець, на што распаўсюджваецца гарантыя Ондулін — яна дзейнічае на абарону ад працёкаў. Пры гэтым матэрыял павінен быць усталяваны ў адпаведнасці з афіцыйнай інструкцыяй, а сама дахавая канструкцыя выканана з захаваннем дзеючых будаўнічых нормаў. Рэкамендуецца захоўваць дакументы аб куплі, але гэта не абавязковае патрабаванне. Да таго ж, на лістах ондулина ёсць надпісы, якія пацвярджаюць, што гэта сапраўды арыгінальныя лісты, а не «аналагі».

Калі пры выкананні гэтых умоў праз дах пачынае пранікаць вада, гэта лічыцца гарантыйным выпадкам — і вытворца абавязваецца замяніць матэрыял.

Што не пакрываецца гарантыяй

Вытворца не нясе адказнасці за:

- працёку з-за памылак мантажу;
- праблемы, звязаныя з выкарыстаннем неарыгінальных камплектуючых;
- няправільную канструкцыю даху;
- недастатковую або адсутнюю вентыляцыю подкровельнага прасторы, а таксама іншых парушэнняў будаўнічых нормаў;
- пашкоджанні ад стыхійных бедстваў, ненатуральных механічных нагрузкаў або хімічных рэчываў;

- невыкананне правілаў транспарціроўкі і захоўвання.



Фота дома з Ондувиллой чырвонага колеру на даху

Таксама гарантыя не распаўсюджваецца на:

- раўнамернае паступовае змяненне колеру матэрыялу — гэта натуральны працэс, які не ўплывае на воданепранікальнасць;
- невялікія адрозненні ў адценні лістоў аднаго колеру.

Ці ёсць гарантыя на аналагі

На дахавыя матэрыялы вонкава падобныя на Ондулин, афіцыйнай гарантыі няма. Такія матэрыялы не валодаюць належным якасцю, не маюць стабільных тэхнічных характарыстык. Да таго ж кантроль за тэхналогіяй вытворчасці часта адсутнічае і таму вытворцы не гатовыя браць на сябе адказнасць за тэрмін службы сваёй прадукцыі. У выніку дахавыя лісты, выкладзеныя на дах, могуць хутка губляць сваю форму, моцна выліньваць і пачынаць працякаць ужо праз некалькі сезонаў.

Акрамя таго, у вытворцаў такіх пакрыццяў часцяком няма ні тэхнічнай падтрымкі, ні выразных інструкцый па мантажу, ні адпаведных камплектуючых — усё гэта кладзецца на плечы пакупніка.

Толькі прарыгінальны Ондулин мае афіцыйную гарантыю. Гэта значыць, што пры куплі вы атрымаеце не проста дахавыя лісты, а ўпэўненасць у надзейнасці і ў тым, што вытворца выконвае свае абавязацельствы на практыцы.

Параўнанне Ондулина з іншымі дахавымі пакрыццямі

Ніжэй прадстаўлена параўнанне папулярных дахавых пакрыццяў з улікам гарантыі і арыентавочным коштаў за квадратны метр:

Ондулин Смарт



Крыніца: mx.onduline.com

- **Гарантыя:** 15 гадоў.
- **Зрок службы:** 25-30 гадоў.
- **Кошт:** 450-500 руб./м2. *

Чарапіца Ондулин



- **Гарантыя:** 20 гадоў на воданепранікальнасць.
- **Зрок службы:** 30-40 гадоў.
- **Кошт:** ад 510 да 525 руб./м2. *

Ондувила



- **Гарантыя:** 20 гадоў на воданепранікальнасць.
- **Зрок службы:** 30-40 гадоў.
- **Кошт:** ад 515 да 570 руб./м2. *

Шыфер (азбестацементавы)



Крыніца: obozrevatel.com

- **Гарантыя:** адсутнічае.
- **Тэрмін службы:** 5-30 гадоў.
- **Кошт:** ад 280 да 850 руб./м2 (для афарбаванага ліста). *

Тэрмін службы моцна залежыць ад якасці, таўшчыні шыферу і вытворцы. Ёсць прыклады, калі стары савецкі шыфер службыць па 50-70 гадоў, а ёсць, калі трэскаецца яшчэ нават пры перавозцы або мантажы.

Металадахоўка



Крыніца: agate.ru

- **Гарантыя:** ад 0 да 50 гадоў (залежыць ад выгляду палімернага пакрыцця, класа цынкавання і шмат чаго іншага).
- **Тэрмін службы:** моцна залежыць ад умоў выкарыстання, экалагічнай абстаноўкі і блізкасці да мора. Можа складаць як 10, так і больш за 50 гадоў.
- **Кошт:** ад 400 да 2500 руб./м2. *

Найбольшы тэрмін мае гарантыя на тэхнічныя характарыстыкі пакрыцця — напрыклад, на скразную карозію. На знешні выгляд (колер, глянец, раўнамернасць пакрыцця) гарантыя заўсёды значна менш і можа складаць ад 0 гадоў у танных і да 20 гадоў у прэміяльных матэрыялаў. Пры сярэдняй кошту 500 руб./м2 звычайна прадаецца матэрыял з пакрыццём з поліэстэру таўшчынёй 25-35 мікрон. Ён забяспечвае толькі базавую абарону ад карозіі і выгарання, але не валодае высокай устойлівасцю да механічных пашкоджанняў і ўльтрафіялету. На такую прадукцыю звычайна даюць гарантыю ў сярэднім 5-10 гадоў, радзей 15 гадоў. Што характэрна, калі пабудова размяшчаецца побач з морам, то гарантыя замест 50 гадоў можа быць ужо 10 гадоў з-за хуткай карозіі металу.

Профнасціл



Крыніца: centermk.ru

- **Гарантыя:** 0 -35 гадоў.
- **Тэрмін службы:** моцна залежыць ад умоў выкарыстання, экалагічнай абстаноўкі і блізкасці да мора. Можа складаць як 10, так і больш за 40 гадоў.
- **Кошт:** 400-1300 руб./м2. *

Сітуацыя прыкладна такая ж, як і з металадахоўкай. Пры кошце профліст ў 500 руб./м2 гарантыя і тэрмін службы будуць не вельмі вялікімі — 5-10 гадоў, у лепшым выпадку 15 гадоў.

Фальцевая дах



Крыніца: ooprofifikrov.ru

- **Гарантыя:** 5-35 гадоў.
- **Тэрмін службы:** моцна залежыць ад умоў выкарыстання, экалагічнай абстаноўкі і блізкасці да мора. Можа складаць як 10, так і больш за 40 гадоў.
- **Кошт:** ад 400 (ацынкаваная сталь з пакрыццём з поліэстэру) да 3200 руб./м2 (дах прэміум-класа). *

Кошт і гарантыя залежаць ад тыпу пакрыцця. Напрыклад, фальцевая дах з пакрыццём з поліэстэру можа мець гарантыю на тэхнічныя характарыстыкі 5 гадоў, у той час як з пакрыццём «пурал» гарантыя можа дасягаць 50 гадоў.

Мяккая чарапіца



Крыніца: marisrub.ru

- **Гарантыя:** 2 гады – пажыццёва (з некаторымі абмежаваннямі).
- **Тэрмін службы:** 10 - 100 гадоў.
- **Кошт:** ад 380 да 5000 руб./м2. *

Гарантыя і тэрмін службы гнуткай чарапіцы вельмі моцна завясят ад яе якасці. Нават так званая «пажыццёвая гарантыя», даотую паказваюць некаторыя вытворцы, мае шмат абмежаванняў і ўмоў прымянення.

Параўнальная табліца

Дыяпазон коштаў, руб./м2 * Супастаўны сегмент, руб./м2 Гарантыя, гадоў Тэрмін службы

Ондулин Смарт	450-500	500	15	25-30
Чарапіца Ондулин	510-525	500	20	30-40
Ондувилла	515-570	500	20	30-40
Шыфер	280-850	500	адсутнічае	5-20
Металадахоўка	400-2500	500	5-10	20-25
Профлист	400-1300	500	5-15	20
Фальцевая дах	400-3200	500	5-15	15-25
Гнуткая чарапіца	380-1600	500	10-20	20-25

Відавочна, што Ондулин сярод іншых дахавых матэрыялаў у сярэднім коштавым дыяпазоне (500 р./м2) выйграе па гарантыі і тэрміну службы.

Колькі службыць Ондулин ў рэальнасці

Хоць афіцыйная гарантыя на Ондулин Смарт складае 15 гадоў, а на Чарапіцу Ондулин і Ондувиллу 20 гадоў, у рэальнасці тэрмін службы гэтых дахавых матэрыялаў значна перавышае гэты паказчык. У сярэднім Ондулин службыць ад 25 да 40 гадоў.

Максімальны зарэгістраваны тэрмін службы Ондулина быў зафіксаваны ў Францыі — нягледзячы на тое, што гэты матэрыял быў выраблены яшчэ па старой тэхналогіі, ён праслужыў 40 гадоў.



На фатаграфіі вышэй адна з першых дахаў ў Францыі (Нармандыя), пакрытая ў 1950-х гадах. Дах праслужыла больш за 40 гадоў і не працякала.

У Расіі, улічваючы суровыя кліматычныя ўмовы — перапады тэмператур, маразы, снегапады і дажджлівае надвор'е — тэрмін службы Ондуліна Смарт ў дыяпазоне 25-30 гадоў, а ў Чарапіцы Ондулін і Ондувіллы 30-40 гадоў, лічыцца нормай, нават калі мантаж даху быў выкананы неідэальна, што часта бывае, калі ўладальнік дома займаецца дахавымі работамі самастойна без прыцягнення спецыялістаў.

Такі працяглы тэрмін службы Ондуліна тлумачыцца тым, што матэрыял не іржавее, паколькі ў яго аснове выкарыстоўваецца бітум, а не метал, што выключае з'яўленне карозіі — адной з асноўных праблем металічных кровель. Насычэнне бітумам забяспечвае выдатную воданепранікальнасць, дзякуючы чаму матэрыял захоўвае свае ахоўныя ўласцівасці на працягу многіх гадоў і не працякае.

Ондулін валодае высокай устойлівасцю да пагодных нагрузак: ён вытрымлівае ўраганныя парывы ветру / квінтэа да 260 км/гадзіну, не распластуецца, практычна не кандэнсуецца. Акрамя таго, гэта просты ў мантажы матэрыял, які не патрабуе спецыяльных інструментаў. Пра яго краю нельга параніцца, як гэта бывае з металічнымі дахавымі лістамі, часта якія маюць вострыя беражкі.

Водгукі аб тэрміне службы Ондуліна

Рэальны вопыт ўладальнікаў дамоў — адзін з самых каштоўных крыніц інфармацыі пры выбары дахавага матэрыялу. Прапануем вам паглядзець відеоотзв, якімі наглядна пацвярджаюць, што Ондулін — гэта сапраўды надзейны матэрыял, правяраны часам.

У гэтым відэа распавядаецца гісторыя сям'і, якая яшчэ ў 1998 годзе вырашыла ажыццявіць сваю мару — купіць дом. У якасці дахавага матэрыялу яны выбралі Ондулін Смарт. У тыя часы ён быў малавядомым, новым для расійскага рынку, і рашэнне выкарыстоўваць менавіта яго было смелым.

Аднак прайшлі гады, і стала зразумела: выбар апынуўся абсалютна верным. На працягу 25 гадоў дах спраўна выконвала сваю функцыю — не цякла, не патрабавала сур'ёзнага рамонту, надзейна абараняла хату ад непагадзі. Цяпер прыйшоў час замяніць дах, і, нягледзячы на багацце альтэрнатыў — металадахоўку, фальцевую дах і іншыя сучасныя пакрыцця — уладальнік вырашыў зноў пакрыць дом Ондуліном. Ён ніколі не пашкадаваў аб сваім рашэнні і падкрэслівае, што задаволены якасцю і даўгавечнасцю матэрыялу.

Гэты і многія іншыя водгукі пацвярджаюць: прадукцыя Ондулін — гэта не проста прыгожыя словы, а рэальныя доўгія гады надзейнай службы, якія правяраны ў самых суровых эксплуатацыйных умовах.

Выснова

Ондулін Смарт, Чарапіца Ондулін і Ондувілла — гэта дахавыя матэрыялы, якія падыходзяць для прыватных дамоў, дач, лазняў, гаспадарчых пабудов і любых аб'ектаў, дзе важныя даўгавечнасць, ўстойлівасць да пагодных умоў і

пастата ў абслугоўванні. Пры правільна м мантажы гэтыя пакрыцця забяспечваюць мінімум клопатаў на доўгія гады — без працёкаў, іржы і непрыемнага шума падчас дажджу. Вялікі тэрмін службы Ондуліна на даху дома — гэта факт, шматкроць пацверджаны дзесяцігоддзямі эксплуатацыі. У заключэнне прапануем вам паглядзець рэальныя фота, якія паказваюць, як Ондулін выглядае, праз 20 гадоў.







* Цэны ў артыкуле пазначаны за май 2025 года.